

ЧАС ШЧЫРАЙ МАЛІТВЫ

Хрысціянам Беларусі,
якія святкуюць
Вялікдзень
27 сакавіка 2016 года

Дарагія суайчыннікі!

Віншую вас з Вялікаднем. Вясенняе абуджэнне прыроды нагадвае нам аб вялікай падзеі для кожнага хрысціяніна — ва ўсе часы Уваскрэсенне Хрыстова з'яўляецца сімвалам надзеі і веры.

Велікодныя дні напоўнены ўрачыстасцю і святлом хрысціянскай любові. Вялікае свята зноў заклікае задумацца над сэнсам жыцця, усвядоміць высокае прызначэнне чалавека. Гэта час шчырай малітвы, добрых учынкаў і міласэрных спраў.

Няхай радасць Уваскрэсення спадарожнічае кожнаму верніку ў справе духоўнага ўдасканалення, садзейнічае творчым здабыткам, усебакова абнаўляе наша жыццё ў імя высокіх ідэалаў.

Ад усёй душы жадаю вам моцнага здароўя, цеплыні сямейнага ачага, міру і згоды, поспехаў у працоўнай дзейнасці.

Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



Падлеткі Вялікай Айчыннай

СТАР. 13



Духоўная музыка нарадзілася ў Гомелі

СТАР. 18

ЛІЧБА ДНЯ

Амаль 1,8 тыс.

трансплантацый праведзена за пяць гадоў у нашай краіне: 305 трансплантацый печані (з іх 2 — комплексу «печань-нырка»), 160 трансплантацый сэрца, 1 тыс. 305 трансплантацый ныркі, 12 трансплантацый комплексу «нырка-падстраўнікавая залоза», 2 трансплантацый лёгкіх. За гады рэалізацыі нацыянальнай праграмы значна павялічаны аб'ёмы і палепшана даступнасць кардыялагічнай і высокатэхналагічнай кардыяхірургічнай дапамогі насельніцтву. Штогод у кардыялагічных аддзяленнях атрымліваюць меддапамогу больш за 190 тысяч пацыентаў.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

26

САКАВІКА 2016 г.


СУБОТА

№ 56 (28166)

Кошт 2400 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

СВЯТЛО І РАДАСЦЬ ВЕРЫ



Мінская студэнтка Юлія ШУНЬКО каля касцёла Святых Сымона і Алены.

ХРЫСТУС УВАСКРОС, І ЁН З НАМІ

Пастырскае пасланне

Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Вялікдзень

Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя асобы, браты і сёстры, усе людзі добрай волі!

Хрыстус уваскрос! Сапраўды уваскрос!

Сёння мы з радасцю вітаем адзін аднаго гэтым пасхальным прывітаннем, бо Уваскрэсенне Хрыста з'яўляецца падмуркам нашай веры і гарантыяй вечнага жыцця. Менавіта таму пасхальная радасць распірае нашы сэрцы, і мы дзелімся ёю з іншымі.

Евангелле распавядае нам, як жанчыны-міраносіцы накіраваліся да магілы Езуса, каб аддаць Яму апошнюю паслугу і паводле яўрэйскага звычаю намасціць Яго цела пахучымі аляямі. Яны былі занепакоены тым, хто адсутне камень, якім быў загароджаны ўваход у магілу, якую сцераглі вартаўнікі. Якое ж здзіўленне ахапіла іх, калі яны ўбачылі магілу адкрытай. Яшчэ большае здзіўленне выклікаў у іх той факт, што ў ёй не было цела Езуса, а анёлы, якія там знаходзіліся, ім сказалі: «Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма; Ён уваскрос» (Лк. 24, 5).

СТАР. 6



Круглы стол

ШКОЛЬНАЯ АДЗНАКА: ПЕРНІК ЦІ БІЗУН?

Ці гатовы настаўнік падзяліцца на ўроку сваёй уладай

Вядомы прадстаўнік гуманнай педагогікі Шалва Аманашвілі, які наведаў летась Мінск і сустрэўся як з вопытнымі настаўнікамі, так і з будучымі педагогамі, студэнтамі БДПУ, на адной з такіх сустрэч параўнаў школьную адзнаку з «вінтоўкай, нацэленай у лоб дзіцяці». Уладальніца звання «Лепшы настаўнік свету 2015 года» Нэнсі Этвел прызнаецца, што не верыць у адзнакі. Яны, на яе думку, бессэнсоўныя, таму што не могуць паказаць рэальны ўзровень паспяховасці дзіцяці. Але, на жаль, школьная адзнака застаецца неад'емным аtryбутам нашай сістэмы адукацыі. Што звычайна жадаюць школьніку? Добрых адзнак...

Між іншым, у Беларусі пашыраецца кола педагогаў, якія прапагандуюць актыўную ацэнку.

Каб даведацца больш пра новую стратэгію ў навучанні, мы запрасілі да ўдзелу ў дыскусіі аўтару дапаможніка «Актыўная ацэнка ў дзеянні: вопыт настаўнікаў Беларусі» прафесара кафедры педагогікі і менеджменту адукацыі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, кандыдата педагогічных навук, дацэнта Мікалая ЗАПРУДСКАГА, начальніка Цэнтра прафесійнага развіцця і інавацыйнай адукацыі АПА Алену РАДЗЕВІЧ, метадыста аддзела метадычнага забеспячэння гісторыка-грамадазнаўчай і сацыякультурнай адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі Алену ПАЛЕЙКА, кіраўніка партала nastaunik.info, намесніка старшыні Таварыства беларускай школы Тамару МАЦКЕВІЧ, старшага выкладчыка кафедры педагогікі факультэта сацыяльна-педагогічных тэхналогій БДПУ Міхаіла КУДЗЕЙКУ, а таксама настаўніцу пачатковых класаў сярэдняй школы №17 горада Барысава Святлану ЛОКІС і маці пяцікласніцы адной са сталічных школ Святлану ПАЛЯНСКУЮ.

СТАР. 4-5